

Прывітанне чэлюскінцам, доблесным байцам палярнага паходу
Прывітанне Шмідту-стойкаму большэвкі, адважнаму дасле-
чыку Совецкай Арктыкі, мужнаму камісару ледзянога логера

ОТТО ЮЛЬЕВИЧ ШМІДТ ПРЫБЫЎ У СССР ПРАЦОУНЫЯ БССР ГОРАЧА ВІТАЛІ ГЭРАІЧНАГА КІРАУНІКА ЧЭЛЮСКІНЦАУ

О. Ю. Шмідт—працоўным Совецкай Беларусі

Т. т. О. Ю. ШМІДТ І УШАКОЎ У НЕГАРЭЛЫМ

Фота І. С. САЛТАВІЧЭ

Я вельмі рад сустрэчы ў Беларусі. Яе ўрад і працоўныя далі мне магчымасць адраза і гораха адчуць, што я на совецкай зямлі.

Брацкая прывітанне рабочым, калгаснікам і ўсім працоўным Совецкай Беларусі!

СУСТРЭЧА НА ГРАНІЦЫ

НЕГАРЭЛАЕ, 4 чэрвеня. (Ад спецыяльнага карэспандэнта «Звядзі»)

1.

Яшчэ з рэйцы незвычайна ажыццэванага трыбуна. Радый разнае па ўсёй краіне першыя словы тав. Шмідта на савецкай зямлі.

Яшчэ задоўга да прыходу поезда з-за граніцы, у Негарэлае пацягнуліся вядомыя пагранічнае, дэлегацыя рабочых і калгаснікаў Дзяржыншчыны.

У 12 гадзін дня з кур'ёрскім поездам прыйшлі самі Отто Юльевич Шмідт і Георгія Аляксеевіча УШАКОВА, дырэктар усесаюзнага Арктычнага інстытута праф. САМОЙЛОВІЧ, вядомы палітык, начальнік з'ездаў на зямлі Франца Іосіфа ПАТАНІН і начальнік гідраграфічнай службы паўночнага кіравання Паўночнага шляху тав. АРЛОУСІН.

Для сустрэчы ў Менску прыйшлі старшыня СНК БССР тав. ГАЛАДЗЕД, прадстаўніцтва ўрадавай камісіі пры СНК Саюза, нам. начальнік апагоўнага кіравання Паўночнага шляху тав. ЮФЕ, загадчык апагоўнага інстытута і прапаганда пэдагагічнага ЦК КП(б) тав. КОНИН, тав. ВАЙНЕР і іншыя.

Тут жа сабраліся прадстаўнікі Беларускай Акадэміі навук: акадэмік ДОМАЛЬ, ВАЛЬСОН, БУРГІТ, праф. УПЛЕНСІ, дэлегацыя савецкіх пісьменнікаў БССР у складзе т. т. КЛІМОВІЧА, ЯКУБА КОЛАСА, АЛЕКСАНДРОВІЧА, НАВАЛЬСКАГА І КАЦОВІЧА, дэлегацыя ўдзяльнікаў з'ездаў і фабрык Менска ў колькасці 150 чалавек.

Не пераносіць выстраваўца генаральнага вярта праграмавыя з арыентамі і вядомы рабочыя і калгаснікі са сцягамі. Салон-вагон з сем'ямі т. т. Шмідта і Ушакова адышоў да граніцы. Стрэлкі гадзінніка ўсё больш і больш набліжаюцца да гораха мадэрана і з нецярпелівае чакавае часу. Мітусіліся кінаапараты, прадстаўнікі «Совзнахронкі» займаюць пазіцыі. Запіраюць стройныя рады генаральна варты.

2.

«Едзе». Як быццам элетрычная іскра праляе пра сабрэўшы нашоў, вядуць змаўкае шум. Грамавае «ура» пранімае па рэдах. Урачысты гук «Інтэрнацыянала» — гімн пераможца пролетарыята. «НЯХАЙ ЖЫВЕ ОТТО ЮЛЬЕВИЧ ШМІДТ, НЯХАЙ ЖЫВЕ ПАРТІЯ, ВЫБАВАДЖАЦА ТАМІХ ВЯЛІКІХ ЛЮДЗЕЙ!» Бурнай радасцю і захапленнем сустракаюць працоўныя гораха чэлюскінскай апагоўна.

Знаёма постаць Отто Юльевича з'яўляецца на ступенях вагона. Радасна і ўдзячна ўсмешка на стомленым твары. Дзеці кідаюць кветкі героя Арктыкі.

Шмідт на трыбуна. На піджаку — ордэн Леніна, атрымааны за гісторычны паход на «Сібірыяне». Тут жа — лепшы палітык, прадстаўнік на адну зямлю ў Арктыцы — тав. УШАКОЎ. Эн са Спленіевым і Леваневічам прэз мары і з'явілі, пачаў гаварыць амерыканцы пасляўшы на дапамогу чэлюскінцам. Эн неадступна ўставае з трыбуны Шмідту ў падпісе на Аляску і праездзе праз Амерыку і Еўропу.

Старшыня Дзяржынскага раймаамама тав. ВАНСОУСІЎ адкрывае мітунг.

Тав. ГАЛАДЗЕД вітае пераможца ішоў ад імя КП(б)Б, урада БССР і ўсё працоўных.

цыплінаванасці, адвагі і адданасці сваёй партыі. Наша гораха прывітанне тав. Ушакову, аднаму з вядомых палітычных даследчыкаў!

3.

Тав. ЮФЕ выступае ад імя ўрадавай камісіі пры СНК Саюза. Эн успамінае незабыўныя дні, калі за падземі і закінутым у Палярным моры пагэры з неапабнай увагай сачыла ўся краіна. Самыя вопытныя вядомыя палітыкі — Свердруп і Ларсен — не верылі ў поспех выратавальных апераций. «Стаяна на авіяцыю, — гаварылі яны, — будзе біта». Нашы лётчыкі паказалі, на якія чуды здольны людзі савецкай краіны.

Бліскавае завяршэнне чэлюскінскай апагоўна — рэзультат, перш за ўсё таго, што аперациямі кіраваў вялікі геніяльны правадыр таварыш СТАЛІН. Можна судна, кожны самалёт, ішо на поўнач па ўказанню Сталіна. Эн апагоўнае час, каб сачыць за ходам выратавальных апераций. Такое кіраванне на маглі не забяспечыць перамогі.

Поспех дасягнуў таго, што ўзорная дысцыпліна і гераізм чэлюскінцаў забяспечылі ажыццэванне ўсёх выратавальных мерапрыемстваў. Перамога заваявана і таго, што нашы навукова-даследчыя авіяцыйныя інстытуты прапарбллі велізарную творчую работу.

Мы шчаслівы бачыць тав. Шмідта на савецкай зямлі. Наша радасць таго больша, што ў недалёкім будучым з другога канца Совецкага Саюза ў Маскву прыйдзе ўвесь гераічны калектыў чэлюскінцаў.

Тав. ЮФЕ выказае ўпэўненасць, што Паўночны шлях будзе заваяван, што магучыя сілы савецкай краіны здольныя асабіце блізкашняга прастору дабіць Паўночы.

Праф. САМОЙЛОВІЧ гораха вітае мужных саратнікаў у барацьбе за асабіце вялікага Паўночнага шляху.

— Ніхто з нас не сумняваецца, — кажа ён, — што намагаюцца партыі і ўрада па выратаванню чэлюскінцаў унікаючыя поўным поспехам. Заруча таго — тав. велізарнае ўвага, якую аказвае гэтай справе правадыр партыі таварыш СТАЛІН.

Тав. САМОЙЛОВІЧ упэўнен, што недалёкі той час, калі Отто Юльевич Шмідт разам з іншымі вядомымі ўдзяльнікамі блізкашняга старонкі і гісторыю асабіце і заваявання Арктыкі.

Ад Чырвонай арміі выступіў тав. МУШКЕВІЧ, ад калгаснікаў Дзяржыншчыны — старшыня лепшага колгасу «Перамога» тав. ДАНИЛОВІЧ.

Адказнае слова тав. ШМІДТА выклікае бурнае захапленне. Авацыі аднаўляюцца з новай сілай.

— Цяжка перадаць, — гаворыць Отто Юльевич, — тая пошуцкі, якая ахапіла мяне, калі я пачаў стальных перажыванняў зноў на савецкай зямлі. Мне асабіце радуе, што я ўражэны Беларусі, пасля звароту з-за граніцы ўступіў раней за ўсё на яе тэрыторыю.

«Па дарозе, у Амерыцы, я пітаральна лавіў савецкія газеты. З іх я давадаўся, якім вялікім удзям, якой выключнай таварыскай увагай і спачуваннем быў аружан наш калектыў, якую гіганцкую мабілізацыю сіл правялі наша партыя і ўрад. Чэлюскінскія мэтады работы, большэвцкія арганізаваныя, прывітанне партыйнае кіраванне і ключ да выратавання ўсёх трынаццаці, у тым ліку заваявання Арктыкі. Як маглі мы сумнявацца ў нашым выратаванні, калі тав. Сталін узяўся за дапамогу нам! Як маглі мы сумнявацца, калі лепшы лётчык Совецкага Саюза, лепшы палітык тав. Ушакоў выключна на выратаванне апагоўна «Чэлюскіна» і НА ДАЛЕКАЙ ІЛЬЗЬІНЕ У ПАЛЯРНЫМ МОРЫ ЗАСТАВАЛІ. ЯСН СЫНАМІ СОВЕЦКАГА САЗОУ, ВЯЛІКАМІ СОВЕЦКАМІ СЫ АМІ ВЯЛІКАЯ БОЛЬШЭВІЦКАЯ ПАРТІЯ. Арганізуючая роля нашай партыі адрывалася ва ўсім нашым жыцці і рабоце. Мы не маглі не перамагчы! Няма сумнення, што нашымі намаганнямі будзе заваявана суроўва Арктыка».

Пасля мітунга тав. Шмідт разам з прадстаўніцтва партыйных і савецкіх арганізацый абышоў гідраграфічную варту і напачатку дэлегацыі рабочых і калгаснікаў. Пад гулныя прывітаннія воплескі поезд павольна адышоў ад перона.

На шляху у Чырвоную СТАЛІЦУ

Перон і вакзальная плошча ўжо даўно не бачылі такой велізарнай масы людзей. Тысячы працоўных Менска прыйшлі сустракаць і вітаць героя Арктыкі тав. ШМІДТА і спадарожніка тав. УШАКОВА.

Яшчэ задоўга да прыходу поезда і вакзалу пачалі сцягнацца напачатку дэманстрацыі. Бялічы чырвоныя сцягавы. Электрычным агнімі аздабляць пошуці. Плошча, фасад вакзала ўпрыгожаны партрэтамі таварышоў СТАЛІНА, МОЛАТАВА, КАГАНОВІЧА, а тансама пераможцаў Арктыкі і лётчыкаў — герояў Совецкага Саюза.

Поезд падшоў да станцыі. «Інтэрнацыяналь». Паказваючыся ў дзвярах вагона, Отто Юльевич Шмідт быў спатнаны бурнай авіяцыяй.

Т. т. ШМІДТ, УШАКОЎ, ЮФЕ, праф. САМОЙЛОВІЧ праходзяць праз вакзал на пляц.

На трыбунае — старшыня СНК тав. ГАЛАДЗЕД, старшыня ЦСПСБ тав. КАВАЛЬЧУК, сакратар гарнома прастаўніку тав. РЫСІН, старшыня гарнома тав. ЖУКОВІЧ.

Першае слова прадстаўляецца тав. Шмідту. Доўга ён не можа пачаць прамова. Бурны апладыменты заглушаюць яго словы.

Тав. Шмідт перадае прывітанне працоўным Менска. Эн заявіў, што гораха расцелі выключна гораха сустрэчай. Пасля выступлення тав. ГАЛАДЗЕД мітунг завяршаецца.

Пад гук «Інтэрнацыяналь» і рык «ура» поезд накіроўваецца ў Маскву.

3.

БАРЫСАЎ, 5 чэрвеня, 0 гадз. 30 мінут. (Па тэлефону ад кар. «Звядзі»).

Вестка аб прыезде Шмідта ў СССР прыйшла ў Барысаў у 12 гадзін дня. Праз поўгадзіну аб гэтым ведалі ўсе прадпрыемствы, увесь горад.

А за гадзіну да прыходу поезда не глядзячы на позні час, увесь прыватназальны плац запоўніўся дэлегацыя ад рабочых і чырвонаармейцаў.

24 гадзіны 02 мінуты. К перону пад гук «ура» і «Інтэрнацыяналь» падыходзіць акадэсп. Отто Юльевич праз адышоў вакоў велькіх ўсмешкаецца прышоўшым яго прывітань барысаўцам.

— Я не чакаў такой сустрэчы на малой станцыі, — першыя словы Шмідта. — Гэта мяне яшчэ больш натхняе на барацьбу за справу партыі.

Ад прапоўных Барысава Шмідта вітае сакратар райкома партыі тав. Чарышоў.

Секундай прайшлі 10 лажаконых для астагоўкі поезда мінут. Пад гук прывітаннія волькіў поезд адышоў у Маскву. Отто Юльевич на развітанне махае рукамі і к яму прыкаваны тысячы вачэй.



На здымку — т. т. Ушакоў, Шмідт, Конік і старшыня Дзяржынскага РВК т. Вансоўскі

ЗАЯВА Т. О. Ю. ШМІДТА

НЕГАРЭЛАЕ, 4 чэрвеня. (Ад спецыяльнага карэспандэнта «Звядзі»).

Перад ад'ездам у Негарэлае ОТТО ЮЛЬЕВИЧ ШМІДТ прыйшоў прадстаўніку тав. УШАКОЎ, ЮФЕ, старшыня СНК БССР тав. ГАЛАДЗЕД, тав. ВАЙНЕР і інш.

Тав. Шмідт сказаў: — Я шчасліў, што знаходжуся ўжо на савецкай зямлі, што хутка з намі будзе ўсе астатнія чэлюскінцы. У мяне стан чалявена, які сыходзіць з парадка на зямлю.

Я мога перажываць, чытаючы за граніцы савецкай газеты, у якіх яра адбілася велізарная ўвага і інтарэс, спачуванне працоўных усёй краіны да пахода «Чэлюскіна» і жыццю на лёдзе, да работы выратаваўшых нас гераіў-лётчыкаў.

Мы былі велькі рады, калі ў замежных дзяржавах адрываўся не меншы інтарэс і, у першую чаргу, вучоныя, рабочыя. Гэта лепшы доказ усё ўзрастаючага значэння і магучнасці Совецкага Саюза.

Мне дасадна, што я яшчэ хворы. Хацеў-бы хутчэй выздараваць і зноў прыступіць да работы, да выканання задачы, ускладняе партыі і ўрадам.

Савецкія вучоныя, радасны, лётчыкі ўжо многа зроблі для асабіце паўночы. У сустрэаўся ў дарозе, у прыватнасці ў Амерыцы, з многімі выдатнымі вучонымі, даследчыкамі-палітыкамі.

Багцейшы ўклад у навуку

Праф. САМОЙЛОВІЧ аб навуковай рабоце чэлюскінцаў

НЕГАРЭЛАЕ, 4 чэрвеня. (Ад спецыяльнага карэспандэнта «Звядзі»).

У гутарцы з прадстаўнікмі дружнага дырэктар Усесаюзнага арктычнага інстытута прафесар САМОЙЛОВІЧ заявіў: — Чэлюскінцы зробіў паход на найменш даследаваных частках Паўночнага вадаяма СССР. Гэта новы этап у вядучымі крайняй паўночы.

Навукова-даследчыя работы на «Чэлюскіне» дадуць многа новага для практычных выкарыстання паўночнага морскага шляху.

Чэлюскінцы вітаюць свайго кіраўні

НЕГАРЭЛАЕ, ШМІДТУ.

Дарагі Отто Юльевич! Не жаўляйс і не асуджай нас: вядзельны чэлюскінцаў гаворыць з табой на «ты». Нам не хапае цябе. З таго часу, як лётчык Сляшэў увёз цябе хворым на Аляску, мы тваю жыцкую постаць замянілі тваім імем. На нашых сходах мы заўсёды ўспамінаем цябе і ў сваіх радзі прывітань.

Работа лідэра не закончана. Мы ўпэўнены, што ідэя, высунаўшая таварышам СТАЛІНЫМ аб сувязных плаванні на Ледавітаў апагоўна будзе ажыццэўлена ПРАКТЫЧНА І ПОУНАСЦЮ. Навуковыя прадпачыні да гэтага ёсць. Работа будзе прадаўжацца.

Я рад бачыць тут маіх прыцельна-палярнікаў — Іоффе, Самойлова, Арлоўскага і іншых. Яны пазнаёмілі мяне з вядомымі стадыяй работ у Арктыцы.

Блізкашый нашай залачай, — заявіў далей тав. ШМІДТ, — з'яўляецца развіццё паўночнай авіяцыі. Мы ўжо старэйшій шыроку сетку палярных радыёстанцыяў і мэтэаралагічных службаў. Нам удалося выкаваць бліскучы наар лётцаў, здольных перамагчы труднасці паўночы.

А тая любоў і ўвага, якімі акружана работа ў Арктыцы з боку ўсёх працоўных і, асабіце, моладзі, сведчыць аб тым, што ўзты наар палярнікаў будзе расці і што залачы, пастаўленыя партыі і ўрадам, будучы вырашаны.

У заключэнне тав. Шмідт падкрэсліў, што эн асабіце лідэру сустрэчы ў Беларусі, уладзіўшы якой адышоў і дзе ён пасяў гадзінаў адсутнасці зноў адыць сабе на савецкай зямлі.

Сёння, у дзень прыезду Шмідта, «Правда» дае вялікі артыкул яго намесніка Семёна Іоффе аб арктычных аспецыяльных у 1934 г.

— Наступленне на Арктыку на працягу безупынае. У 1934 г. яно будзе вяселі на шырокае вядучым фронтэ — ішо т. т. Іоффе. Першае, арганізуюцца традыцыйна Карская экспедыцыя. У гэту экспедыцыю судам павядае вядомы «Брэм» — класічнае ледакопнае судно, пабудаванае на прэекту Макарава.

Будзе паўторана тэсама ледзяная аперация. Судам павядаць грузы для залатой прамысловасці, для грета «Якутосморыц», для каале радцы палярных станцыяў. Намечан перавод з Асіеса морскім шляхам на Лену рэчнага парадка «Партызан Штэткіна».

Значна ўзмацняецца работа ў заходняй частцы Палярнага мора. Ледакопны парохад «Гамль» зменіць апагоўна на зямлі Франца Іосіфа, два другія судны зменіць апагоўна на Новай Зямлі. «Сібірыяне» будзе накіроўваць і мюу

Лінейная каліграфічная машына ЛРТ-ВВА-УЗ

ПА-БОЛЬШЭВЦЬКУ ЗМАГАЦА ЗА ПАСПЯХОВАЕ АВАРШЭННЕ УСІХ СЕЛЬСКА-ГАСПАДАРЧЫХ РАБОТ

А. С. КАРТУКОЎ Загадчык сельска-гаспадарчага аддзела ЦК КП(б)Б

А можа, вы думаеце, раёнскі аддзел атрымаў ад сакратара Нічога падобнага. Сакратар патрымаў, што сапраўды коні ў вельмі дрэнным стане.

ЦЯЖКІХ І ЛЕГКІХ РАЁНАХ

Вось мы зноў істаўляем гэтае пытанне ў гэтым часе на аб'ектывна і, а на нас саміх, і толькі на нас.

Калі ў тым Тарасавы запытаў, ці засяпіны страхавы фонд, ён адказаў: так, так, засяпіны, клянеце. Тае Тарасаў умее клясацца.

Калі пачалася саўба, Тарасаў звоніць навогт пасяпіна. А ці ведаў Тарасаў, колькі ён пасяпіна атрымаў? Не, не ведаў.

Устае пытанне — чаму ж тае Дзеінісевич заігнаў саўбу, ганебна заігнаў? Чаму?

Ці значыць гэта, што не трэба даваць пасяпіна? Браўмеда, не. Таму ўрад апусціў палову раду раёнаў, у тым ліку і Леўна.

Праполка — справа Усяго калгаса. Кожнага калгасніка Чаму я спыніўся на гэтым пытанні і можа быць даволі рэзка?

Таму што мы сёння адназначна падрабне закіналі саўбу. Аднак, мы зрабілі палову справы, нават менш паловы, бо трынаціцца ўператэ прадстаіць нам вельмі вялікія.

Таму леші зараз добра паглядзець, на чым мы спаткаемся, убацьшы свае слабыя бакі з тым, каб іх не паўтараць. Трэба нам ужо зараз сапраўды раўнаважна ўдзяць супольнае ўвага і за ўвагу і за саўбу ўсяго 800 гектараў.

ТОРФ Асіноў торфу недадаў 12870 тон

Мы пісалі ўжо не раз аб прычынах прарыву на Асіноў. Кіраўніцтва торфазавода атрымала спецыяльную тэлеграму ад тав. Гінало. Аднак, рашучага пераходу ў рабоце на торфаздабычы няма.

Не гаспадары на тое, што зараз пачынаюць у эксплуатацыю ўсе 19 машынаў, план не выконваецца. На 31 мая здабыта толькі 27848 тон замест 40720 тон машына-фармавацкага торфу.

Большы дзень з строю выходзяць трактары і машыны. Прастой складае 18 проц. І галоўным інжынера Мілавіча знаходзіць гэта зусім нармальным, бо нават у пачатку года прастой прадукцыйнага дырэктар Войтаў таксама не вядзе барацьбы з «пачынаў прастоямі».

Устае пытанне — чаму ж тае Дзеінісевич заігнаў саўбу, ганебна заігнаў? Чаму? Ці значыць гэта, што не трэба даваць пасяпіна? Браўмеда, не.

Трэба сказаць, што тым поспехі, якія мы мелі ў часе воснявой саўбы, у значнай меры дасягнуты ў выніку таго, што перабудавана партыйна-масавая работа на вёсцы.

Трэба сказаць, што тым поспехі, якія мы мелі ў часе воснявой саўбы, у значнай меры дасягнуты ў выніку таго, што перабудавана партыйна-масавая работа на вёсцы.

Трэба сказаць, што тым поспехі, якія мы мелі ў часе воснявой саўбы, у значнай меры дасягнуты ў выніку таго, што перабудавана партыйна-масавая работа на вёсцы.

Трэба сказаць, што тым поспехі, якія мы мелі ў часе воснявой саўбы, у значнай меры дасягнуты ў выніку таго, што перабудавана партыйна-масавая работа на вёсцы.

Трэба сказаць, што тым поспехі, якія мы мелі ў часе воснявой саўбы, у значнай меры дасягнуты ў выніку таго, што перабудавана партыйна-масавая работа на вёсцы.

Трэба сказаць, што тым поспехі, якія мы мелі ў часе воснявой саўбы, у значнай меры дасягнуты ў выніку таго, што перабудавана партыйна-масавая работа на вёсцы.

Выканаць план лесавывазкі

Трест Лесбел у 1934 годзе павінен даць прамысловасці 4.350 тыс. км. дэзавой драўніны (сылавін) і 3.000 тыс. км. дроў. У першым квартале, паводле паставы СНК, трэба было загатоўваць і вывесці 75-80 проц. Аднак, звычанае за першы квартал вельмі вялікае. Квартальны план выканан на 90,3 проц. дэзавой драўніны і на 81 проц. на дровах.

Урокі дрэннай работы ў першым квартале па раду леспрагасаў не ўлічаны. Выкананне плана лесавывазкі і лесавывазкі на 25 мая паказвае, што і цяпер ёсць агульнае развоўвачы (паказвае рабочыя куды ішлі на работу).

Асабліва ганебна адстаюць па вывазцы драўніны Суражскі леспрагас (дырэктар Вольпер). Квартальны план выканан на дэзавой драўніне ўсяго на 2,2 проц., на дровах — на 3,6 проц. Прапойскі леспрагас (дырэктар Сапег) выканаў усяго 0,6 проц. квартальнага плана драўніны і не вывез ніводнага кубаметра дроў.

Патрабуюцца рашучыя меры, каб паскорыць лесавывазкі. Раённыя арганізацыі павінны забяспечыць дапамогу леспрагасам з боку калгаснікаў і аднаасобнікаў пры вывазе і работай сілай. А многія з іх яшчэ неадацьваюць лесавывазкі — адну з важнейшых гаспадарчых кампаній. Яны вельмі часта хаваліся за чарговасць кампаній (спяраша саўба, потым праполка і т. д.).

Устае пытанне — чаму ж тае Дзеінісевич заігнаў саўбу, ганебна заігнаў? Чаму? Ці значыць гэта, што не трэба даваць пасяпіна? Браўмеда, не.

Устае пытанне — чаму ж тае Дзеінісевич заігнаў саўбу, ганебна заігнаў? Чаму? Ці значыць гэта, што не трэба даваць пасяпіна? Браўмеда, не.

Устае пытанне — чаму ж тае Дзеінісевич заігнаў саўбу, ганебна заігнаў? Чаму? Ці значыць гэта, што не трэба даваць пасяпіна? Браўмеда, не.

Устае пытанне — чаму ж тае Дзеінісевич заігнаў саўбу, ганебна заігнаў? Чаму? Ці значыць гэта, што не трэба даваць пасяпіна? Браўмеда, не.

Устае пытанне — чаму ж тае Дзеінісевич заігнаў саўбу, ганебна заігнаў? Чаму? Ці значыць гэта, што не трэба даваць пасяпіна? Браўмеда, не.

Устае пытанне — чаму ж тае Дзеінісевич заігнаў саўбу, ганебна заігнаў? Чаму? Ці значыць гэта, што не трэба даваць пасяпіна? Браўмеда, не.

Устае пытанне — чаму ж тае Дзеінісевич заігнаў саўбу, ганебна заігнаў? Чаму? Ці значыць гэта, што не трэба даваць пасяпіна? Браўмеда, не.

Table with 4 columns: Заводы Белторфа, Дзёныя прырабы, Дзёныя прырабы, Процент выканання. Rows include Асіноўскі, Чыр. в. др., Смалевічы, Баўмана, «Свабода», Луцкі, Дукоры.

Па шляху да ліквідацыі прарыву

Фабрыка «Комунарка» — адна з буйнейшых прамысловых калібртарскай прамысловасці БССР. Па плане на 1934 год яна павінна выпрадаваць да 9.000 тон канлібртарскага вырабаў.

Між тым вельмі доўга фабрыка не выходзіла з прарыву. За 4 месяцы бегучага года яна выканала план усяго на 83,7 проц., недадаўшы 400 тон прадукцыі.

Якясць і асартымент вырабаў не адпавядаў узорным патрабаванням рабочага спажывача. Дзе прычыны таго, што гэта былое прадпрыемства, дзённіча першай пачатку, якое мае ўсе магчымасці, быць перадавым, узорным прадпрыемствам, працуюць так дрэнна?

Перш за ўсё ў тым, што, з аднаго боку, на самой фабрыцы была драг на арганізавана работа, тэхналагічны працэс і ўся сістэма кіраўніцтва, а з другога боку, не зымкнулі металы канцільярска-бракерскага кіраўніцтва з боку Белгосплана і Наркомсваба. На фабрыцы няма належнай дысцыпліны, няма ніякіх правіл унутранага распарадку, няма культурных адносін да вытворчасці.

За першую декаду мая план выканан на 87,5 проц., за другую — на 110 проц., за трыю — на 122,9 проц., а за ўвесь месяц на 108,3 проц.

А гэты план быў разлічан на прыкід прарыву першага квартала. Асобныя педі, які напрыклад, карамельны, які ўвесь час не выходзіць з прарыву, выканан план на 102,2 проц. Гэтага ўдалося дасягнуць шляхам палітычнага кантроля кіраўніцтва прыхамі. Устаўленыя шпоздэныя 15-мінутныя налады на чыныя іх паводзіцца, на якіх паводзіцца, на якіх паводзіцца, на якіх паводзіцца.

Сплаў па БССР

Table with 4 columns: Квартальны план, Квартальны выканан, Квартальны план, Квартальны выканан. Rows include Віцебская, Баўрыская, Гомельская, Мазырская, Удзельскі леспрагас.

Устае пытанне — чаму ж тае Дзеінісевич заігнаў саўбу, ганебна заігнаў? Чаму? Ці значыць гэта, што не трэба даваць пасяпіна? Браўмеда, не.

Устае пытанне — чаму ж тае Дзеінісевич заігнаў саўбу, ганебна заігнаў? Чаму? Ці значыць гэта, што не трэба даваць пасяпіна? Браўмеда, не.

Устае пытанне — чаму ж тае Дзеінісевич заігнаў саўбу, ганебна заігнаў? Чаму? Ці значыць гэта, што не трэба даваць пасяпіна? Браўмеда, не.

Устае пытанне — чаму ж тае Дзеінісевич заігнаў саўбу, ганебна заігнаў? Чаму? Ці значыць гэта, што не трэба даваць пасяпіна? Браўмеда, не.

Устае пытанне — чаму ж тае Дзеінісевич заігнаў саўбу, ганебна заігнаў? Чаму? Ці значыць гэта, што не трэба даваць пасяпіна? Браўмеда, не.

СУСТРЭЧА ТАВ. ЛІТВИНАВА 3 ГЕНДЭРСОНАМ

ЖЭНЕВА, 3 чэрвеня.
Сёння ў Вялікае Жэнеўскае палітычнае бірака адбылася ўрадавая сесія па пытаннях літвінава і Гейдэрсона. Міністры, дыпламаты, журналісты сабраліся ў горад: хто нагадвае аўтаграфіі ў Монтрэ, а хто проста адначынае.

Прайшоўшы тыдзень быў вельмі паспяхавым. Палітычны матэрыял хістаўся то ў адзін то ў другі бок. Лёс канферэнцыі вісеў на вазаску. Кожны тыдзень пачалі атрымліваць чорныя і белыя пачаткі мэтаў і дасягненняў канферэнцыі да канца, прымушчы, ле высеці пазнае раённе.

За або супроць забеспячэння міру — на гэта пытанне, настаяла не толькі канферэнцыя, кожная дэлегацыя павінна на працягу настаячага тыдня даць ясны адказ.

Канферэнцыя пераходзіць у стадыю вынасення практычных рашэнняў. Бюро канферэнцыі, якое збіраецца заўтра на закрытае пасяджэнне, павінна разгледзець: 1) «Мемарандум праці», г. з. прапавы, унесеныя ад імя 6 нейтральных краін і ўрадавання на англійскай мове; 2) праект рэзалюцыі турэцкай дэлегацыі, падтрыманай Малай Антантай і балканскімі краінамі; 3) праект рэзалюцыі, які ўнесен унора Літвінавам і які прымае пачаткі мэтаў і дасягненняў канферэнцыі ў настаячую канферэнцыю міру.

Унора Гейдэрсон меў гутарку з тав. ЛІТВИНАВАМ. Глава савецкай дэлегацыі яшчэ раз растлумачыў старшыні канферэнцыі сэнс і практычнае значэнне савецкай прапановы ўказавы, што шлях, намечаны савецкай дэлегацыяй, можа высеці канферэнцыя з тупіку на шырокаму дарогу і сапраўднага забеспячэння міру і выпраўкі канвончым абмежаванні ўзброеным.

Сілы, якія дабіваюцца зрынуць дэратарыі сесіі, прадаўжаюць ідэянічаць. «Журнал дэ Жанев» і «Журнал дэ Іспан» паведамляюць, што Іспан, які ўзначальвае замест Саймона англійскую дэлегацыю, заявіў:

«Ні Англія, ні Італія не могуць падтрымаць турэцкіх і савецкіх прапановы і не ўносаць з свайго боку ніякіх прапановы, будучы рэкамэндаваць бюро атласці сесію да вясні; а тым, каб на працягу летніх месяцаў паміж зацікаўленымі дзяржавамі валіся перагаворы дыпламатычным шляхам».

У праінфармаваных колах, аднак, думают, што гэтыя заявы яшчэ не апошнія сваю Англія яшчэ да канца свае карты яшчэ в. раскрывае.

Французскія колы, выходзячы з разліку, што Інтэрэсы Англія не могуць ёй дазволіць пакінуць канферэнцыю або ігнараваць яе, і што, наадварот, калі бюро настаячы стварыць камісію забеспячэння, то англійцы прымадуць усе намаганні к таму, каб забяспечыць сабе ў гэтай камісіі, як і ў другіх, ашведнае месца і ўплыў.

„НАХАЙ ЖЫВЕ ГЕРОЙ АРКТЫКІ“

ТАВ. ШМІДТ У ВАРШАВЕ

ВАРШАВА, 4 чэрвеня. (БЕЛТА). Сёння раніцай берлінскім паведам прабылі ў Варшаву праседам у Маскву т. т. ШМІДТ і УШАКОВА.

На вачах тав. Шмідта сустрэла савецкая калонія з паўпрадам СССР Даўдзіям на чае. Многа прадстаўнікоў польскага друку, фоты і кіно-рэпарцёры, вядомы польскі палітык праф. Дабравольскі, прадстаўнікі грамадскасці і многа публікі.

З'яўленне тав. Шмідта выклікала выбух энтузіязма. Раздзіліся выгукі: «Нахай жыве герой Арктыкі». Тав. Шмідту было ўручана некалькі букетаў, у тым ліку ад савецкай калоніі і праф. Дабравольскага. Дзеці савецкай калоніі ўручылі тав. Шмідту букет і гораць вітані яго.

Тав. Шмідт эфатаграфаванаў з групай дзяцей, якія яго акружалі. Час да адыходу павода т. Шмідт правёў у гутарцы з прадстаўніцамі друку. Прышоўшая вітаў тав. Шмідта вядомы польскі пісьменнік Рымгер-Налкоўскага заявіў тав. Шмідту: «Стоты тысяч жалючых сэрцаў Польшчы біліся ў трывозе за ваш лёс».

Сярод асоб, прайшоўшых вітаць Шмідта, быў таксама брат вядомага польскага лётчыка Леванеўскага завіўшага ў часе палёту раз СССР.

Тав. ШМІДТ НА СХОДЗЕ СОВЕЦКАЙ КАЛОНІІ

«БЕРЛІН, 4 чэрвеня. (БЕЛТА). Унора вечарам у поўнамоцным прадстаўніцтва СССР адбыўся сход савецкай калоніі ў гонар т. т. Шмідта і Ушакова, якія знаходзіліся тут праседам. Шмідт у гадзінінных дакладзе расказаў аб ходзе і гісторыі «Челюскіна» і аб гераічнай эпапееі чалоскінцаў на льдзе.

Ушакоеў расказаў, як бліскуча былі арганізаваны і праведзены работы па выратаванні чалоскінцаў і асабліва выдзеліў выключны гораім савецкіх лётчыкаў. У 23 гадзіны 35 минут т. т. Шмідт і Ушакоеў выехалі з Берліна ў Маскву.

ЛІТВА ЭСТОНІЯ — ЛАТВІЯ

РЫГА, 4 чэрвеня. (БЕЛТА). У друку з'явілася паведамленне з Коўны, што Латвія і Эстонія прынялі іраную Літву аб неаасредных перагаворах для ўстаўлення умоў супрацоўніцтва прыбалтыцкіх дзяржаў. У хуткім часе ў Коўна адпраўзіцца ўпаўнаважаны латвійскага ўрада — віцэ-прамэр Скуенек і ўпаўнаважаны эстонскага ўрада — віцэ-міністр замежных спраў Ларэтай.

УРАН І РАДЫЙ У ТАДЖЫКІСТАНЕ

МАСКВА, 3 чэрвеня. (БЕЛТА).

У Таджыкістане недадаё ад Халджанта, разведчыкі партыямі Цэнтральнага геалагаразведчага Інстытута, выяўлена Табасарскае месцазараджэнне радкіх металаў урана і радыя. У раёне Сары-Сакх выяўлены уранавыя мінералы — герберыт, уранцырыт, уранасініт і інш. Выяўлена павышаная радыяактыўнасць Сары-Сакхскай мінеральнай крыніцы.

ЗДАЧА ХЛЕБА НОВАГА УРАДЖАЮ У ТУРКМЕНИ

АШХАБАД, 3 чэрвеня. (БЕЛТА).

У Туркменіі пачалася здача хлеба новага ўраджая. Першымі выступілі ў хлебаздачы калтасы «Красный пахарь», «Мировая революция», «Бомомол» і інш. Зернастаячкі пачаліся на 12 дзён раней леташніх.

НАФТАПРАВОД НЕФТЕДАГ — НАСПІЙ

МАСКВА, 3 чэрвеня. (БЕЛТА).

Трест Нафтазаводу прыступіў к праектаванню ваданаводу Нефедэга — Каспій. Будаўніцтва ваданаводу будзе мець вялікае значэнне для нефедэга — буднішняга прамыслова Туркменафтаны.

Галоўнафта запвердзіў тэхнічны праект новага нафтаправода Нефедэга — Каспій даўжынёй каля 165 км. У гэтым годзе будзе закончана будаўніцтва першай часткі новага нафтаправода ад Нефедэга да Джэбела.

Тыраж пазыкі „Другой пцігодкі“

МАСКВА, 3 чэрвеня. (БЕЛТА).

20 чэрвеня ў Свердловску акрыжывацца першы тыраж пазыкі «Другой пцігодкі» (першы выпуск). Будзе размыта 265.200 выгрышаў на 68.450.500 руб., у тым ліку 102 выгрышы на 3000 руб., 1.360 на 1000 руб. і т. д.

Згодна рашэння Цэнтральнай камісіі савецкай дзяржаўнасці, у гарадах, на прадпрыемствах і ў калгасах з 10 па 20 чэрвеня будзе праведзен дэкалітны праверкі раздаты падпіскам аблігацый пазыкі «Другой пцігодкі» (першага выпуску).

ПЕРШЫ ВУЛЛЕПЕРАГОНЫ ЗАВ Д

МАСКВА, 4 чэрвеня. (БЕЛТА).

У жніўні ў Кемераве (Заходняя Сібір) пускаяцца першы ў Саюзе вуллеперагонны завод для атрымання пўтаматонага вадкага апапу. У поўнай магутнасці завод будзе перапрацоўваць 100 тыс. тон сапрапелітавых вугалаў.

СВЕРДЛОВСК, 4 чэрвеня (БЕЛТА).

Дарнікі Уралмашзавода асвоілі вытворчасць пракатных станаў. Зроблен першы стан для пракаткі ліставага жалеза. Праверка паказала высокую якасць дэталей.

МАСКОУСКИ МЕДЫЦИНСКИ ТЫДЗЕНЬ

3 чэрвеня зрабілі даклады праф. ЗЕЛЕНИН на тэму «Псіхіка і сэрца» і «Аб зрытміях» і праф. М. А. ШРАШУСКИ на тэму «Роля мазгавага прыкладу ў эндарыналогіі». 4 чэрвеня праф. Шрашўскі выступіў з дакладам аб актыўных металах лічынні ў оучаснай тэрапіі.

Сёння ў Менск прывіжжаюць заслужаны дзеян навукі праф. Д. Д. ПЛЕТНЕУ, вядомы сваімі навуковымі працамі ў гадзіне сардэчнага захворвання, і праф. ТАЛАЛАЕУ, які працягваюць рад навуковых дэкладаў.

ХАТЫ-ЛАБАРАТОРЫИ

ЦК ЛКСМБ настаячы арганізавалі ў саўгасах і калгасах БССР на працягу гэтага года не менш 400 хат-лабараторый, з іх 150 да міжнароднага коначка дзя.

27 мая праф. ЦК ЛКСМБ адбылася нарада з удзелам прадстаўнікоў навуковадаследчых і гаспадарчых устаноў. Амерыканскае пштанне аб канкрэтных мерапрыемствах па дапамозе комсомольскім арганізацыям у справе арганізацыі хат-лабараторый. Навуковадаследчыя установы абавязаліся арганізаваць на некалькі хат-лабараторый у саўгасах і калгасах і распрацаваць метадычныя ўказанні для лабараторый.

У Гомельскім, Глускім, Рагачоўскім, Слуцкім і Копыльскім раёнах оуць прыступлена да арганізацыі хат-лабараторый. Для арганізацыі лепшых арганізатараў хат-лабараторый і асобных комсомольцаў за добрую настаячы работы, пры савецка-гаспадарчай стаячы ЦК ЛКСМБ ствараецца прамысловы фонд у суме 10 тыс. руб.

ТЛУМ ЧІННЕ ВІСП

МАСКВА, 3 чэрвеня. (БЕЛТА).

У сувязі з запітанымі з месці ВІСПС расстумачнае, што члоскі ўносы ў профсаюз узімаюцца з фактычнага заробку (у працуючых на сумашчымнасці) — пюнай сумы заробку), а таксама са звышурочных, оусякага рогу процантных надбавак за выслугу гадоў, за работу ў аддалёных мясцовасцах і т. д.

Не ўзімаюцца члоскі ўносы з праміі і камандзіраванчых.

ПАПРАУНИ

Трест абсат прывітанья СНК БССР, надрукаванага па ўтараным нумары «Знакды» треба чытаць.

«Іх адвагі гарыцца ўсёе СССР, іх арганізаванасць, дысцыплінаванасць і барацьба з палітычнай стыхійнай служача прыкладам рабоча-му класу і працуючым у іх барацьба за сацыялістычнае будаўніцтва».

У частцы тыража ўтараняга нумара ў карэспандэнцыі аб прысуде публікацыйна ўключана апацатка. Пачатак 2-га раздзела карэспандэнцыі треба чытаць так:

«230 шчыбунаў у Сярод іх 9 жанчын. Яны прыехалі ў гэцінінны Чэхаславакія. У гэтай «эмакратычнай» краіне яны, прадставіць сваімі сацыял-дэмакратычнымі правадырамі праследваліся не менш чым у Аўстрыі».

АБ НЕСВОЕЧАСОВАМ ВЫПЛАЦЕ ЗАРПЛАТЫ СЕЛЬСКАМУ НАСТАУНІЦТВУ

Пастанова ўпаўнаважанага Камісіі Савецкага Кантроля пры СНК СССР па БССР ад 2 чэрвеня 1934 г.

Праверяя ход выплаты зарплата сельскаму настаўніцтву 4-х раёнаў Беларуса — Уваравіцкага, Ушацкага, Дрысенскага і Буда-Кашалёўскага — устаноўлена недадушчэнае сістэматычнае затрыманне зарплата на 2-3, а часам і 4 месяцы.

Настаўнікі рудзінскай школы, Уваравіцкага раёна, атрымалі ў красавіку зарплата за студзень, люты і сакавік. Настаўнікі рудзінскай школы, тако-ж раёна, у сярэдзіна мая атрымалі зарплата за сакавік і красавік. У Ліпнінскім сельсавеце, Буда-Кашалёўскага раёна, у сакавіку пачаўся настаячы зарплата за 4 месяцы (з лістапада на люты).

Наўнасць у красавіку месяцы па 60 рэабел Беларуса запавячэнасці сельскаму настаўніцтву каля 1 млн. руб. свідчыць аб адсутнасці ў кірэўніцтва Наркомасцэ і Наркамфін належага адвадасці за выкананне вадларавонных рашэнняў аб своечасовай выплаце зарплата сельскаму настаўніцтву.

Наркомасцэ тав. Чэрдушэвіч, узімаючы пштанне аб запавячэнасці настаўнікам па асобных раёнах, не даў і справы да канца, не дабіўся канкрэтных практычных мерапрыемстваў па канчатковай ліквідацыі запавячэнасці і не настаячы сістэматычнага нагляду за своечасовай выплатай зарплата настаўнікам.

Наркамфін тав. Хацкевіч не забеспечыў штодніна сістэматычнага кантролю над работай ніваных фінараўнаў у ніваных выплатах зарплата.

Телеграма СНК Беларуса, даная раёнам аб ліквідацыі запавячэнасці на зарплата настаўнікам за копт скарыстання рэзерваў, не забеспечыла фактычнага выканання гэтага ўказанья з прычыны таго, што па рэду раёнаў рэзервы для ліквідацыі запавячэнасці оуна недастатковыя.

Пастаўлена:

- 1. Прапанавать Наркомасцэ БССР — т. Чэрдушэвічу і Наркамфін — т. Хацкевічу да 10 чэрвеня забеспечыць поўнае настаячы выкананне савецкаму настаўніцтву і выплату за двухмесячны водпуск, для чаго абавязваць:

- а) на працягу 3-х дзён оустанавіць

на кожнаму раёну суму грошаў, не абходзячы для пагажэння запавячэнасці і выплаты за водпуск;

- б) прыняць да ведама, што Наркамфін БССР — тав. Хацкевіч даў ўказанне распрацаваць абавязкі для гэтай мэты ў выпадку абавязкі для прыступіць у студзені 1934 г. для раёнаў, не маючых такых, адпаведна ўземаабразна патрэбную суму грошаў.

Чарушэвіч Наркомасцэ т. Чэрдушэвіч і Наркамфін тав. Хацкевіч, што яны будучы прыступіць да найстражнічых адвадасці ў выпадку неліквідацыі запавячэнасці і невыплаты за водпуск к 10 чэрвеня.

2. Указаць пракурору рэспублікі тав. Кузьміну на слабае рэагаванне а боку пракурорства на выдаты алоснага затрымання зарплата сельскаму настаўніцтву.

Даручыць пракурору рэспублікі прыступіць да судовай адвадасці старшыні Ліпнінскага сельсавеце, Буда-Кашалёўскага раёна, тав. Новікава за алоснае невыплата зарплата настаўнікам на працягу чатырох месяцаў і загадчыку раёна Дрысенскага тав. Іванчыкава за сістэматычны зрыў выдаты зарплата настаўнікам.

Прапанавать тав. Кузьміну праінструктаваць раённых пракурораў аб недобродасці суровых пакаранняў за несвоечасовую выплату зарплата.

3. Прапанавать Наркамфін тав. Хацкевічу абавязчы сурануць вымогу загадчыку раёна Уваравіцкага Ігнаравіча неадаравонных указаньяў савецкага і рэспубліканскага ўрадаў аб своечасовай выплаце зарплата настаўніцтву за несвоечасовы перавод ордэраў для гэтай мэты дэфіцытным сельсавецам.

4. Папрэдаць старшыню Уваравіцкага РК тав. Ісачына і райпракурора тав. Дзюжырава (за непрыціненне віванчых і гатам да судовай адвадасці), што ў выпадку даўтарона на раёну фактаў затрыманья выдаты зарплата яны будучы падвергнуты дысцыплінарным спагнаням.

Упаўнаважаны Камісіі Савецкага Кантроля пры СНК СССР па Беларуса ССР ІВАНОВ,

„ХМАРЫ ВАЙНЫ НАД ЕЎРОПАЙ“

ЛОНДАН, 3 чэрвеня. (БЕЛТА). Газета Ротарма «Сендай піктурыва» дубліруе артыкул Лойд Джорджа над загалоўкам «Хмары вайны над Еўропай». Лойд Джордж алоснае ўзюмчэння ўзбраенні на ўсёх краінах і заявіла, што на думку найбольш далабачных людзей, на працягу двух год оуных не новая сусветная вайна.

Што датычыць СССР, то савецкая армія — піша Лойд Джордж —

ГЕБЕЛЬС ЕДЗЕ У ВАРШАВУ

ВАРШАВА, 3 чэрвеня. (БЕЛТА).

Польскае агенцтва паведамляе, што паводле яго вестак, на працягу чэрвеня ў Варшаве чакаецца прыезд германскага міністра прапаганды Гебеляса. «Мета пазыкі — даклад аб палітычных праблемах сучаснай Германіі».

ПРАТЭСТ МІЖНАРОДНАЙ ЮРЫДЫЧНАЙ АСАЦЫЯЦЫ

ПАРЫЖ, 3 чэрвеня. (БЕЛТА). Дэлегацыя парыжскіх адвакатаў паведава германскае пасольства і заявіла ад імя міжнароднай юрыдычнай асацыяцыі пратэст супроць дрэннага абыходжання германскіх оулад з ТЭЛЬМАНАМ.

ЧЭХАСЛАВАЦКІМ АДВАКАТАМ АДМОУЛЕНА У АБОРАНЕ ТЭЛЬМАНА

ПРАГА, 3 чэрвеня. (БЕЛТА).

Старшыня пейціскага трыбунала па паведаміў чэхаславацкіх адвакатаў Стэра і Лорна, што трыбунал адмовіў задаволіць просьбу аб дапушчэнні іх у якасці абаронцаў на працэсе Тэльмана.

Спектакль вялікага актуальнага значэння („Канец дружбы“ у БДТ-І)

Х. ДУНЕЦ

Фальшыва-нацыянальным спытам (смы будыня Беларуса) — аўдыяе кулак Саліка, калі ў яго патрэбнае выкалання загатавак і перамогі партыі над гэтым ворагам.

Па сваёй сучаснасці, па вострасці праблемы гэта п'еса аўдыяеца лепша ў оубі драматычнай прадукцыі БССР гэтага года. Тэатр зраадуе важнасць ажыццяўлення такога спектакля і да вырашэння яго падшыю ў оубі сур'янасці.

Настаўніцкі мастацкі кіраўнік БДТ-І тав. Літвінаў і малады рэжысёр гэтага тэатра тав. Рахленка зрабілі неабходнае для таго, каб ажыццявіць рэалістычны паказ аб'ектаў і людзей, каб востра вышкучыць палітычную тэндэнцыю п'есы, чым абуючы іх оубі спектакля, які оуна павінае тэатр да сацыялістычнага рэалізму.

Настаўніцкі, імкнучыся вырашыць найбольш правільна сваю задчу, арганізавалі рад дыскусій творчага парадку ў поведу асобных вобразаў п'есы, па оубі п'есе ў цэлым, і пры дапамозе партыйнай грамадскасці (асоблім тав. Коўна, заг. культурна ЦК КП(б)В) уніклі магчымых палітычных праблемаў. І не глядзячы на пасобныя недародкі п'есы і ў оубі ў ходзе настаячы, можна пштра сказаць, што настаячычымі дэсятлікі высогата палітычнага і творчага поспеху. Гэта треба падкрэсліць яшчэ і таму, што ў некаторых колах работніцаў тэатра існавала думка, што тав. Літвінаў аўдыяеца мастрама вядоміч рамантычнага стылю, але не рэалістычна-псіхалагічнага, што ён вядзе палітычны і па аднаму пштану «Канец дружбы» робіць спектакля. «Канец дружбы» павінае, што гэта напярэйня і што Літвінаў прыём свой ставіць у залежнасць ад унутранай сутнасці матэрыяла, ад оусяго, ад патрабаванняў настаячы палітычнага жыцця. Таму мастакоў «Канец дружбы» павінае так-



Аўтар п'есы «Канец дружбы» т. К. КРАПІВА

і ім з пштрадасцю большыя. Гэта не схема «жалеза-бетонная» герая, а праўдзіннае паша жытця чалавека. Артсст Бірыля, праўдзінна іграючы ролю нацпарыгуэта Літвінскага, пштануючы неабходна ідэалістычна свайго вобраза, оудоль таксама ўнікнучы шражыроўці. Для Бірыля гэты вобраз есць аднакава вялікага ідэяна-мастацкага прасоўвання наперад.

Ролю Наталі, жонкі Літвінскага, выканвае артсстка Рымцавіч. Актрыца пштане ліпшата вышкучэння станаоучых якасцяў Наталі. Роля выкавана макта, таленавіта.

Ярні вобраз дад актрыца Ждановіч у не традыцыйна хлопчыка Юркі. Гэта актрыца паказвае вялікія магчымасці росту.

У сваёй эпівадычнай ролі кулака Саліка, артсст Грыгоніа оудоль даць востры малюнак класавана ворага, які маскуецца пад бедняка. Замакнаецца добрае выкананне Сяновічам ролі падкаліма Мацдрышка.

Афармленне спектакля (дэкарацыя) зроблена малым мастаком Коўлем. Мастак імкнучыся «адаецца» оубу кубатура оуны ў адзіна-вытрымным стылі. Треба сказаць, што пры оубі пштанасці рашэння, таленавіты мастак не аўсім сярэднясца са сваёй адвадч. Афармленне «апартамантаў» савецкіх работнікаў зроблена ў жорсткіх лініях і ў сухіх тонах, оуда оудэ ўзалежне аб савецкім стылі, як аб оубі сухім і шэрым, пасобным прыгожасці, быццам сацыялізм не дапушчае прыгожых красак... Умоўны рэалізм (гл. напрыклад, сіліну сустрачы Літвінскага з бацькам на скверы, дзе ў «вокалах» пакоя прама устаўлены дровы, прадастаўляючы сквер, і пад столы гэта-ж пакоя паштаўнага лядка)

БЕЛКОМУНБАНК

учот усяго сацыяльна-бытавога будаўніцтва по становішчы на 1 чэрвеня г. г. у зэтак скарыстання матэрыялаў оучота для складання плана на III кв.

БЕЛКОМУНБАНК АБВАЗВАЕ УСІХ ЗАСТРОЙШЧЫНАў, БЕЗ УСЯКАГА ВЫКЛЮЧЕННЯ, У ТЫМ ЛІКУ І ТА, ЯКІЯ ТОЛЬКІ ЗАГАТАУЮЦЬ МАТЭРЫЯЛАў.

ПРАДСТАВІЦЬ СПРАВЯДАЧ-НАСЦЬ ПА ФОРМЕ № 13 НЕ ПАЗНЕЙ 10 ЧЭРВЕНЯ

Не прадставіць справядаччасці будучы аштрафаваны.

БЕЛКОМУНБАНК.

Новыя камедыі для дзетай ЦІ КАХАЮ ЦЯБЕ

Новы настайны фільм «Востокіны» «ВОСТОКІНА»

Апошні ДЗВЕ СЕРЫ «МІС-МЕНД»

Згодна паставоў Беларуса-Бударэавава Чарныўскага цагельнага арцель «ЦІГАЛУЕЦА»

Літвіноў.

НАРАДА РЭЦЭНЗЕНТАў

на гісторыі ВКП(б).

Парадак дня:

- 1. Аб неапраўданасці па вышнравію курсу да пераходу на в. аднаго года

2. Ачытка ІМЗО пры ЦК ВКП(б) рэзав аіп БІМЗО.

3. Аб абавязку рэзавіць асобных рэзав оубаў.

Якія абавязковыя істотныя тавараў шой Палонскага, Р